

АБ УСІМ, ШТО БЫ ПДЬ

№ 16/23/—16. IV—1976

МЕНСК

ТОЛЬКІ ГУТАРКА ХОДЗІТЬ ТАКАЯ...

Я. КУПАЛА

## ГУТАРКА

### ЗНОУ ЦЯКАР

Прачнуўшыся, Валодая глянуў у расчыненое акно. Ён убачыў захіту сонцам вясковую вуліцу, кветкі у палісадніку і неба, з якога падаў лівень жаўруковых спеваў. Валодзю здабося, што ён такім прыгожым і урачыстым і ўдуляў той дзень, калі ён, закончыў сваю доўгую вучобу, прыедзе дадому. І вось гэты дзень прыйшоў. Ён вольны, яго не гляце міякі цякар, на яго душы незвычайная лёгкасць.

Валодая адварнуўся ад аника і прыслухаўся: "Дзе ж маці? Нешта не чуваць яе. Мусіць, пайшла ужо на работу". Ён глянуў на свой гадзіннік: было калі адзінаццаці. "Ну, вядома, яна ужо добра напрацавалаася". І Валодая начаў думаць пра маці. Ён ішоу ужо пяцідзесяты год. Яна рана засталася ўдавой. Апроч Валодзі ў яе не было болын дзяцей. Маці была вельмі працавітай ханчынай, з дня ў дзень хадзіла ў калгас на работу. Апроч гэтага усе яе ведалі як праудзівага і сумленинага чалавека. Яна увесь час змагалася з несправядлівым калгасным начальствам, з гультаймі і зладзеямі. Калі Валодая прыезджаў дадому на канікулы, маці прасіла яго напісаць аб агіднасцях, якія тварыліся у іх калгасе, у газету. І ён пісаў. Маці часта яму гаварыла, што добра было б, каб ён пасля вучобы застаўся працаваць у сваёй вёсцы ці дзе паблізу. Тады б ён заўсёды дапамагаў бы ёй змагацца з няпраудай. Валодаю пасля вялікіх цыкласцяў і удалося атрымаць накіраванне на працу ў родны мясціны, і ён адразу надаліўся з маці гэтай радасцю у пісьме. Прауда, сёнякі ноччу, калі ён прыйшоў са станцыі дадому, маці яму здалася вельмі пахмурай і безрадаснай. Ёна нават не ўстала з пасцелі, толькі сказала яму, дзе што узіръ пасці. Яму хацелася пагаварыць з ёй, але яна адказвала неяк неахвотна, а пасля сказала: "Позна ужо, кіладзіся, заутра паговорым". "Мусіць, стамілася за дзень, і ёй не да гаворкі са мной", — надумав Валодая.

На ганку раздаўся гук. Чуваш было, што ішо двое. Адчыніліся дверы. Валодая глянуў у шыліну дашчанай спіны, якой быу адгароджаны пакой. У дзвярах паказалася маці, а за ёю ішоу мізкі рыхаваты мужчына, у якім Валодая адразу пазнаў брыгадзіра.

— Заходзь, Сцяпанка, пасядзі крыху, — хагодна сказала яму маці.

Усё гэта здзівіла Валодая. Брыгадзір Сцяпан быў самым именіным чалавекам для яго маці. Не было, мусіць, ніводнага дня, каб Сцяпан не піші гарэлкі, яго ўсе пайлі. Толькі Валодзева маці ніколі не зазывала яго да сябе і ніколі не баялася яго. Наадварот, Сцяпан пабойваўся маці, бо да яе немагчыма было за што-небудзь прыдраца. Яні заусёды выходзіла на працу, нічога не брала калгаснага і гаварыла ўсім прауду ў вочы. І вось ціпер Валодая бачыць, як Сцяпан сеў на лаву калі стала, а маці завіхасцца калі шкапчыка. Відаць было, што гатуе закуску.

— А я ужо падумаў, што ты захварэла, Ганна, і рапчу прыйсці праведаць цябе, — загаварыў Сцяпан. "Ікі ўважлівы зрабіўся", — са зносіцю падумаў Валодая.

— Ды не, Сцяпанка, рапыша агарод свой агледзіць, а то зарос увесь. Валодая зноу здзівіўся: раней яна на сваіх сотках упраўлялася пасля работы ці па нядзеях.

— Што ж, трэба і сваё рабіць, — прыміренча сказаў брыгадзір, тым больш, што у гэты час маці паставіла на стол заткнутую паперай бутэльку самагонкі і талерку з нарэзанным салам.

— Давай, Сцяпанка, закусі крыху, а то можа яшчэ сёняня і не снедаў.

— А Валодая и твой яшчэ не прыехаў? — спытаў брыгадзір, як бы не чуючи запрамення.

— Сёняня ноччу прыехаў.

— І доўга яму яшчэ вучыцца?

— Кончыў ужо.

— О, дык ёсьць за што вышіць! Каліч яго сяды. Ці мо німа дома?

— Не, дома, але яшчэ, мусіць, спіць. Маці накіравалася у пакой Валодзі. Валодая прыкінуўся, што ён спіць. Маці прыйшла за перагародку, паглядзела і вярнулася назад.

— Спіць яшчэ. Няхай спіць, будзіць шкода, учера позна лёг. Маці пырснула у шклянку крыху гарэлкі і, сказаўши "Будзь, адвоу, Сцяпанка!", ледзь прыгубіла, а пасля наліла поўную шклянку бры-

гадзіру. Ён не сплюнчыся ўзду ле.

— Ну, дык п'ю за твойго сына, за Балодзю, — сказаў ён і павольна выпіу. Пасля, закусваючы салам, ён гаварыў маці:

— Табе, Ганна, зараз і гора мала. Сын вывучыўся, можна і адпачыць. Нашто табе гэта работа? Іыві сабе пры сыну ды гадуй унукau. "Куды гне, — падумаў Балодзя, — так і чакае, каб хутчэй ад маці пазбавіцца". Але і маці не спрачалася з брыгадзірам і толькі няпэўна сказала: "Хто ж яго ведае, як яно будзе".

— Далёка дзе будзе рабіць? — спыту брыгадзір.

— Не ведаю, яшчэ не сказалі. Гэта зноў адвіла Балодзю: "Жна ж добра ведае, дзе я буду працеваць. Чаму жна не хоча яму гэтага сказаць.

— Зайдрошу тым, хто не ў калгасе. Сабе падучыць чыстыя грошыкі і гора не ведаюць. А мне да магілы боўтайся у гэтай граві. Брыгадзір з безмадзейнасцю махнуў рукой. Маці выліла астатнюю гарэнку, і ён са злосцю залпам выпіу, хуценька закусіў і, развітаўшыся, выйшаў з хаты.

Балодзя сеў на ложку, і, калі маці прыміла да яго, ён дашылівымі вачыма, поунімі недаўмення, глядзеў на ле. Маці згадалаася, што ён усё бачыў і чуў.

— Нашто ты пайда гэтага нягодніка?

— Чорт яго бяры, — абыякава адказала маці, — а то звязгі не абярэшся, што сёння на работу не пайшла. Жна абаперлася на ложан, закрыла твар рукамі і заплакала.

— Мой ты сынок, абрыйда мне грзыціся з усімі, усё роўна, мусіць, нічога не пераробіш, ніякай прауды не дойдзеш.

Балодзя ўважліва ўглядзеўся у твар маці і убачыў, як жна пастарела за гэтае паўгода, як ён не быў дома. А жна прадаўжала яму скардзіцца скрозь слёзы:

— І каму мая прауда трэба? Нікому не трэба, усім жна мяшчае. Неяк я сказала Варонісе перад усімі, што жна малако у грэлцы мосіць з кароуніка дадому, дык жна мне і гаворыць: "А што мне чакаць, пакуль начальства ўсё раскрадае?" і пачала мене ляціць і клясці: "Калі ты, Ганна, ужо памрэш і дасі людзям спакою. Чаму ты, калі любіш так калгас, свайго сына ў яго не паслада рабіць, аддаха вучыцца, каб пасля на нашым карку сядзе". З таго часу, сынок, мене ўсё і абрыйда. Нашто, думкою, каб мене людзі пракініхлі і кадахі май смерці. Як хочуць, так хай і кінуць.

Дрэнна я зрабіла, што прасіла цібё, каб тут застаўся працаваць.  
Не дадуць нам кыцця. Людзі нашы такія злосныя і зайдросныя ад  
беднасці. Чалавекаць адсьоль, і я з тобой паеду. Нічога мне  
тут не шкода, хоць усё кыцё я тут памахала.

Валодая маўчаў. Ён думаў аб той странный сіле, якая злама-  
ла нават такога непахіснага, праудзівага, працавітага чалавека,  
як яго маці. На яго душу зноў лёг цімар, непараўнаныя болышы за-  
той, які бы у яго да гэтага і які, магчыма, будзе гнясці яго  
усё кыцё.

Валодая глянуў у акно і зноў убачыў заіты<sup>1</sup> сонцем простор,  
кветкі у палісадніку, неба, з якога падаў ліven'каруковых  
сплаваў. Але усё гэта зараз не выклікала радасці і нават выгляда-  
ла недарэчным.